



ТАЛАКА І ТУТ НЕ ПАДВЯЛА

З РЭДАКЦЫЙНАГА «КРУГЛАГА СТАЛА»

Надышоў час асэнаваць зробле-
нне ў Нацыянальнай бібліятэцы,
зруйніць заслону маўчання, якля
ахпнула гэты аб'ект пасля яго
адкрыцця: ні гучных дыфірам-
блў, ні крыгтыкі. Гэта падобна
на ўсегатульную разгульепасць
перед манітабам зробленага і яго
вынікамі. А гаварыць пра гэта вар-
та хадзіць у тому, што ў інтэр'ерах
бібліятэкі з'явілася мноства тво-
раў мастактва, якія даюць нам
яскравае ўяўлэнне пра сучасны
мастакткі працэс, прыярытэты
вядучых беларускіх творцаў і,
урэшце, узровень іх майстэрства.
Абмеркаваць вынікі аздаблення
Нацыянальнай бібліятэкі ў Бела-
ружскім слоўзе мастакоў сабраліся
вядомыя ў мастакоўскіх колах
асобы: старшыня БСМ **Уладзімір
Басальга**, лаўрэат Дзяржлінай
прэміі РБ, галоўны архітэктар пра-
екта бібліятэкі **Міхаіл Вінаградаў**,
дырэктар скучыттурнага камбіна-
та **Алесь Дранец**, старшыня савета
па манументальнаму мастактве
Іван Міску, члены аўтарскага калек-
тыву па распрацоўцы канцэпцыі
**Уладзімір Тойсцік і Анатоль Лучыно-
віч**, старшыня секцыі манумен-
тальнага мастактва **Уладзімір
Крываблоцкі**, старшыня секцыі
жывапісу **Васіль Касцючэнка**,
старшыня секцыі графікі **Уладзі-
мір Вішнеўскі**, старшыня секцыі
скучыттуры **Уладзімір Слабодчы-
каў**, старшыня секцыі габелена
Ларыса Густава. А сабрала ўсіх
старшыня секцыі мастактвазнаў-
ства і крыгтыкі, рэдактар аддзела
выяўленчага мастактва часопіса
«Мастактва» **Наталля Шаранговіч**.

ПЕРШЫЯ КРОКІ І НАРАДЖЭННЕ ІДЭІ



Н.ШАРАНГОВІЧ: Праз паўго-
да пасля заканчэння
асноўных работ па аздаб-
ленні бібліятэкі многас,
мне здаецца, бачыцца і
ўспрымасцца інакш. Ула-
годзіліся пачуцці, атхілі
спрэчкі, зніклі чуткі,
якія бударажылі мастакоўскія колы
ўвесе апошні год. А пачыналася ўся гэ-
тая гісторыя даўно, ды таксама з прабле-
мы: дзе будзе стаяць помнік Францыску
Скарыну?



У.КРЫВАБЛОЦКИ: Сапраўды,
штуршком стаў лёс по-
мніка Скарыну. Хацял-
ася, каб ён пасля пятнац-
цаў гадоў «блуканіё»
знайшоў знакавае месца
у гарадскім асяроддзі.
Мікрараён «Усход» ад-
метны выдатным навакольным агля-
дам. Вялікая свабодная прастора і пры-
гожы ландшафт дазволілі спраектаваць
і пабудаваць новую бібліятэку. А змяс-
ціць перед яе фасадам помнік работы
Алеся Дранца архітэктары Міхаіл Вінагра-
даў і Віктар Крамарэнка задумалі ад-
разу, як толькі дзесяць гадоў таму ў іх
творчым тандэме ўзнікла ідэя будынка
ў выглядзе «крышталю». Гэта і стала
пачаткам дыялога паміж архітэктарамі
і мастакамі. Вынікі і напрацоўкі гэтых
дыялогаў леглі ў аснову стварэння кан-
цэпцыі аздаблення бібліятэкі.



А.ДРАНЕЦ: Нагадаю, кан-
чатковое раашэнне аб
тым, што помнік Скары-
ну будзе размешчаны
каля будынка новай На-
цыянальнай бібліятэкі,
приняў Прэзідэнт Бела-
руссіі А.Лукашэнка. Нам
трэба было толькі разам з архітэктарамі
«прывязаць» яго да будынка. Было не-
калькі варыянтаў. Адзін — размясціць



помнік па цэнтры, як рэкамендаваў ма-
стакі савет. Але аўтарскі калектыв і я ў
тым ліку схіляліся да іншай думкі: паста-
віць яго асіметрычна ўваходу. Гэта
больш удае месца: постаць Скарыны
не навязвае сваю прысутнасць у прасто-
ры і даволі тактоўна ўспрымаеца як
самастойны аб'ект на фоне неба.

У.КРЫВАБЛОЦКИ: Калі гмах новай бібліятэ-
кі пачаў на самай справе выбудоўвацца,
мы зразумелі, што гэта ідэальнае месца
для таго, каб паказаць там творы сучас-
ных нашых мастакоў, іх бачанне жыцця
і гісторыі, традыцый і культуры народа.
Складаўся аўтарскі калектыв па падрых-
тоўцы канцэпцыі. Алесь Дранец, Уладзі-
мір Тоўсцік, Анатоль Лучыновіч, Іван
Міску і я выпрацавалі канцэпцыю афар-
мления інтэр'ераў бібліятэкі ў цесным
супрацоўніцтве з архітэктарамі.



А.ЛУЧЫНОВІЧ: Важна было
павесці арганічны дыя-
лог паміж сучаснай мо-
вой архітэктуры і сімволі-
мі беларускай мінуўшчыны. Архітэктара-
ры праектавалі бібліятэ-
ку як дрэва ведаў, якое
расло і ўрэшце расквітнела. Гэтую ідэю
мы ўлічылі пры распрацоўцы рэльефаў
для фасадных «крылаў». Свядома адмо-
віліся ад традыцыйнай выяўленчай
мовы — ад фігураў: афармленне фасадаў
не павінна пераважаць, перашкаджаць
цэласнаму ўспрыманню постаці Скарыны.
Шмат дапамагалі дырэктар бібліятэкі
Р.Матульскі, намеснік дырэктора
А.Далгаполава і загадчык аддзела Г.Кі-
рэева.

А.ДРАНЕЦ: На ўсіх этапах працу курыра-
ваў Рэспубліканскі экспертыні савет. Ка-
лі мы выйшлі на велізарныя аўёмы па
афармленні інтэр'ераў, было прынята
раашэнне задзейнічаць у гэтым працэсе
вядучыя працьвітві і асноўныя
секцыі БСМ. Секцыі правялі свае
ўнутраныя конкурсы, за якімі назіраў
згаданы савет. На мой погляд, за той



Y.Теусік. Ладзя часу. Лайкас. акрыл, алей. 2006.

кароткі час, які быў адведзены для рэалізацыі работы, мы зрабілі надзвычай шмат: і кожны мастак асобна, і савет, і Саюз мастакоў, і яго прадпрыемствы. Такога ўзроўню аб'екта, з такай вялікай колькасцю ўдзельнікаў – амаль сто чалавек – яшчэ ў рэспубліцы не было. Гэта першы становішчы досвед, па якім можна вызначаць шляхі далейшага развіцця БСМ. Па-першае, стала зразумелым, што нашы вядучыя прадпрыемствы ўстане справіцца з самымі складанымі задачамі, якія будуть пастаўлены інерад ім. Па-другое, ёсць высокі ўзровень майстэрства ў мастакоў. Па-трэцяе, увесь штатэнцыял БСМ на сёняшні час можа быць запатрабаваны. Я лічу, што гэта пачаслівы выпадак і збег абставінай, а нечым, нават знакавая заканамернасць, якая можа мець працяг у будучым.

Дзякуючы даверу з боку кіраўніцтва БСМ скульптуры камбінат стаў генеральнym падрадчыкам па забеспечэнні выканання гэтага заказу. Што датычыць асабістага майго ўдзелу як кіраўніка скульптурнага камбіната, дык неабходна было забяспечыць годны ўзровень працы мастакоў, каб людзі, якія ўжо непасрэдна працуюць над сваімі творамі, мелі цвёрдую ўпэўненасць, што гэтая работа будзе скончана ў тэрмін. А тое, што рашэнні прымаліся, скажам так, без спешкі на ўсіх узроўнях – ад Мінгарвыканкама да Прэзідыума Савета Міністраў, гаворыць пра тое, што аб'ект знаходзіўся над самай пільнай увагай кіраўніцтва. Гэта зразумела і апраўдана. Шкада толькі, што на рэалізацыю сваіх задум мастакам засталася катастрофічна мала часу, і людзі літаральна здзеснілі подзвіг. Я хачу іх пішичаць з поспехам.

М.ВІНАГРАДАЙ: Я пракручуваю зараз гады трошкі назад і шкадую, што, робячы вакзал, мы з Віктарам Крамарэнкам

свядома не пайшлі на сінтэз архітэктуры і мастацтва. Мы баяліся разбурыць планіровачную структуру, якая ўжо склалася, бачанне прасторы, афармленне яе архітэктурнымі і дызайнэрскімі сродкамі як камунікацыйнага аб'екта. Наш вакзал па прынцыпах афармлення падобны на єўрапейскія або амерыканскія ўзоры. Нам здавалася, на вакзале ў людей няма часу на раздумі і ўспрыманне твораў мастацтва. А пазней мы зразумелі: вакзал – вароты горада, дзе гості могуць адразу сутыкнуцца з культурай краіны. А як гэта зрабіць? Праз каліяровыя вітражы, скульптуру, жывапіс. На жаль, спахапіліся позна, калі фінансаванне ўжо скончылася, адно паспелі ўпрыгожыць некалькімі скульптурнымі кампазіцыямі перон ды прывакзальную плошчу. Але неўзабаве распачалася праца над Нацыянальной бібліятэкай, і мы вырашылі выпраўіць тут сваю памылку. Таму адразу, калі канкрэтызавалі агульнае планіровачнае налаажэнне, інтэр'ерыя, прасторавыя моманты, свято і г.д., вызначылі месца і мастацтву. І добра, што БСМ да нас надключыўся своечасова. Мы растлумачылі калегам-мастакам некаторыя моманты агульнай інжынернай канструкцыі, узгаднілі задачы мастацкага аздаблення ў прывязцы да архітэктуры. Напрыклад, у атрыуме планівалі зрабіць адтуліны больш жывапіснымі, але адмовіліся ад гэтага, каб не адцягваць увагу ад твораў на сценах. Такія важныя «дробізі» піліфаваліся да самага апошняга моманту.

ПРАЦАВАЦЬ ДА СЁМАГА ПОТУ...

Н.ШАРАНГОВІЧ: Памятаю ўласную разгубленасць, калі ўбачыла памеры манументальных роспісаў атрыума і супаставіла аб'ём работы, якая чакала мастакоў наперадзе, з часам, які застаўся да завершэння работ па бібліятэцы.

На той момант гэта здавалася праста немагчымым. Праблема часу турбавала ўсіх – жывапісцаў, скульптараў, габеленшчыц. Што тармозіла працэс працы – бяскоцны ўзгаднені ў некалькімі створанымі саветамі ці нейкія іншыя праблемы?



М.ВІНАГРАДАЙ: Мы былі засмучаны, калі ў нейкі момент працэс афармлення бібліятэкі «замарозіўся». А тэрмін заканчэння быў вызначаны вельмі капкрэтна і строга. Пасля, калі калапіс прайшоў, для рэальнай працы засталося зусім мала часу. За месяц да ўводу ў дзеянне бібліятэкі я сказаў Валодзю Крываблоцкаму, што скончыць так хутка пяць манументальных роспісаў праста немагчыма. Па маіх разліках, трэба яшчэ чатыры-пяць месяцаў працаўца, і вельмі напружана. А ягоныя людзі ўсё роўна ўпарты сядзелі, нібы птушкі, на рыштаваннях. І ў майстэрнях паўсяоль ішла напружаная, хоць і незадаважная для погляду кіраўніцтва горада праца. А калі ўрэшце ўсе творы занялі свае месцы ў інтэр'ерах бібліятэкі, адбыўся сапрайды ўзд. Не памятаю іншага выпадку, каб такая аўральная сітуацыя вырашылася так зладжана і паспахова.

У.БАСАЛЫГА: Яскравы прыклад: у Віктара Лагоўскага, маладога хлопца з каманды Крываблоцкага, ёсць малое дзіця. Але бацька прыязджаў дахаты толькі начаваць і раніцой на досьвітку знікаў. Дзіця засумавала і засумнівалася, ці ёсць у яго тата. І мама мусіла сесці ў метро і павезці яго паглядзець на тату. Вось такое было жыццё ў той час у мастакоў.

А.ДРАНЕЦ: Думаю, што створаныя яшчэ два дадатковыя саветы зацягнулі працу, але наўрад ці паўпілывалі на якасць работ. А ўсе іншыя «страсці» вакол нашага



калектыву — натуральныя ў асяродзі творчых людзей. Мы — людзі эмаксыянальныя. Але лепш, калі ішы эмоцый стаўніца асновай не для вялікай буры, а для стваральнай працы.

ВАКОЛ КАНЦЭПЦЫ

Н.ШАРАНГОВІЧ: А вось у саміх мастакоў не было сур'ёзных рознагалоссій. Па дробізгах не канфліктавалі, спрачаліся пасяброўску і вельмі карэктна. Але цікава, і аднадушна аўтарскі калектыв прыняў канцепцыю аздаблення інтэр'ераў?



У.БАСАЛЬГА: Мне давялося набываць у Маскве на адкрыціі міжнароднага форума творчых працоўнікоў. Праводзілася мерапрыемства ў новай бібліятэцы на Ленінскіх гарах. Восьдзе я добрым словам згадаў імяні бібліятэку! У нас узельнічалі ў яе афармленіі калія ста розных мастакоў. А там што пі зала — то Цэрэтэя. І піякага конкурсу, піякіх пытаній, што нехта не трапіў...

У.ТОЎСІЦК: У жыцці мала што бывае лёгка і проста. Сёпня я ўжо ўспрымаю тыя падзеі і праз часавую адлегласць, болын разваляў і магу сказаць, што гэта быў



натуральны працэс з натуральнымі складанасцямі. Існавалі розныя меркаванні наконт праўвільнасці абранаага намі кірунку ў афармленні. Але бібліятэка сама па

сабе звязана з кнігамі, а ў кнігах заўжды ёсьць змест. Таму скожэтыя рэчы былі прадвызначаны. Саму форму будынка можна тлумачыць, як крышталь ведаў, і постаць Скарэныя перад уваходам указывае на Біблію — кнігу. Таму невыпадкова ў канцепцыю закладаўся ўздел усіх відаў мастацтва: і манументальнага, і скульптуры, і габелена, і станковага жывапісу ў манументальных формах, па ляўкасе, каб захаваць адзінства агульнага ўспрыманія.

Уявіце сабе, у нас ёсьць Нацыянальны мастацкі музей, у якім дагэтуль німа экспазіцый сучаснага беларускага мастацтва. Грантам з'яўляецца такі аб'ект, як Нацыянальная бібліятэка, дзе гэтае мастацтва ёсьць і прадстаўлена буйнымі творамі. Значыасць аб'екта ўзрастает ў шмат разоў.

У.БАСАЛЬГА: Хачу прадоўжыць сказанае Уладзімірам Тоўсіцкам. Хутка будзе адкрыта новая экспазіцыя Нацыянальнага музея ў аўтарскім аздабленні.

лынага мастацкага музея. І вось чую на тэлебачанні, што там будуть прадстаўлены Кінрэнскі, Семірадскі і іншыя знакамітыя творцы. І ніхто ніводным словам не згадвае, што ўсё XX стагоддзе рэспубліка жыла без свайго сучаснага мастацтва. А першай вырашыла праблему бібліятэка.

Ніводнай будаўнічай арганізацыі не было пад сілу паднім'ці такі аб'ект, як бібліятэка, у адзіночку. На яго працавала ўсё рэспубліка. Гэта жа і мы працавалі над афармленнем інтэр'ераў — усім калектывам Саюза мастакоў. Ён у нас значна большы, чым тая колькасць людзей, чыс творы прадстаўлены ў бібліятэцы. Але гэта — самыя актыўныя і яго прадстаўнікі.

Прызнаюся, мне, як старшыні саюза, было трывожна цягам усяго перыяду працы над аздабленнем інтэр'ераў. Да весті да канца такую справу пад сілу не кожнаму калектыву. І, яўпачынены, калі б уяго аснове не было сярэдняга пакалення, 50-гадовых мастакоў, зрабіць работу так хутка і якасна было бы немагчыма.

У БУДУЧЫМ

Н.ШАРАНГОВІЧ: Сёння мы падводзім вынікі афармлення Нацыянальнай бібліятэкі, але другім этапам працы пашынна стаць аздабленне чытальных залаў і ландшафту калія будынка.

А.ДРАНЕЦ: Некаторыя мяркуюць, што не надта складана аформіць чытальныя залы: маўляю, павесілі карцінкі і ўсё. На мой погляд, тыя нямногія чытальныя залы, якія пашчасціла аформіць творамі мастацтва, італкам змяніліся. І сапраўды аказалася, што незаслужана забыта графіка.

М.ВІНАГРАДАУ: Адбылося гэта, на жаль, у спешы. Але сітуацыю абавязкова трэба выправіць.



У.ВІШНЕУСКИ: На самай справе калекцыя графікі была сферміравана ў самыя кароткія тэрміны больш як год таму. Яна адпавядася той тэматыцы, якую нам прананавала Міністэрства культуры. У нас, безумоўна, былі іншыя прынцыпы адбору, чым пры афармленні творамі жывапісу, манументальным мастацтвам. Але графіка — неад'емная частка бібліятэкі. Нават назва яе паходзіць ад слова «графа» — пішу, ад самага свайго пачатку графіка была звязана з кнігай. І таму незразумела, як магло ад-



Л.Густава. Гуканне вясны. Класічнае шпалернае ткацтва. 2006.



3.Літвіна. Танець. Ляўкас, алей. 2006.

быцца, што ў чытальных залах бібліятэкі німа ніводнага графічнага ліста — ёсьць толькі некалькі работ у Прэзідэнцкім цэнтры. Мы прадстаўлі ў сваёй калекцыі вялікі дыяпазон твораў графікаў старэйшага пакаленія і пакаленія 30—50-гадовых. Эта станковыя лісты, якія наказваюць розныя этапы гісторыі народа. Шматлікія саветы ўжо шмат разоў прымалі нашу калекцыю, але дасюль пытанне канчаткова не вырашана, хоць для графічных твораў сіланаваны спецыяльныя залы, ёсьць пасадка, прывязка, развёртка спін, сабраны арыгіналы работ. Хачу нагадаць, што большасць сусветных бібліятэк збірае свае калекцыі графікі. Я аднойчы сустрэў уласныя творы нават у Мадрыдскай бібліятэцы.

У.БАСАЛЬГА: Архітэктары запланавалі трэці ўзровень для зменных выстав. Там сёня працуе маастацкі галерэя. Чаму б не рабіць там экспазіцыі маастацкіх твораў, прысвечаныя слынным беларускім пісьменнікам — Коласу, Купалу, Цётцы, Багдановічу і г.д.? У нас у саюзе захоўваецца мноства графічнага, ілюстратывнага матэрыялу. Графіка ў чытальных залах патрабуе пэўнага памеру памялкания, а ілюстрацыям дастат-

кова аглыду зблізу. Саюз гатовы нават частку твораў падараваць бібліятэцы, дадаць да набытых у маастакоў.



У.СЛАБОДЧЫКАЙ: Скульптуры спадзяюцца, што будзе прадоўжана праца над стварэннем парку скульптуры вакол будынка бібліятэкі. Іначай застанецца адчuvанне не завершанасці ландшафтнага асяроддзя. Ужо адбыліся трэсаветы па распрацоўцы канцепцыі, былі ўхвалены эскізы. Несколько твораў са скульптурнага пленэру, які прайшоў у Мінску, прапанавалі наставіць каля бібліятэкі.

Н.ШАРАНГОВІЧ: Будуць прадстаўлены ў чытальных залах творы абласных маастакоў?

У.БАСАЛЬГА: Мы сабралі каля дваццаці твораў абласных маастакоў. Сёня яны захоўваюцца ў бібліятэцы, але пакуль канчаткова не прыніты саветам. Была ідэя, каб у гэтых творах адлюстроўвацца знакавыя для абласцей ландшафты, помнікі архітэктуры, партрэты знакамітых людзей краю. На жаль, тэрмін збору матэрыялаў таксама быў вельмі спіслы, і далёка не ўсё з прадстаўленем

га па ўзоруні і тэматыцы можа трапіць у бібліятэку.



I.МІСКО: Узел абласных арганізацый быў абавязковы, бо бібліятэка — аб'ект рэспубліканскі.

Н.ШАРАНГОВІЧ: Раздзел жыванісу — самы вялікі, і пэўных праблем з арганізацый маастакоў немагчыма было назбегнуць.

В.КАСЦЮЧЗНКА: Праблемы, безумоўна, былі. Секцыя вялікая, имат маастакоў старэйшага ўзросту. Ішло саперніцтва паміж пакаленіямі. Але гэта натуральны працэс. Для мяне самое важнае, што афармленне бібліятэкі паказвае маладым маастакам перспектывы работы на радзіме.



Л.ГУСТАВА: Не хочацца згадваць усе цяжкія працы над габеленамі. Яны рабіліся затыдзены, майстрыкі працавалі ў тры змены. Але плён быў варты тых высілкаў, бо габелены сапраўды ўзбагацілі інтэр'еры.

У.ВІШНЕЎСКИ: Свойго кітагату прызнанне таго, што бібліятэка атрымалася, — бясконыя экспкурсіі. Больш як 25 тысяч чалавек наведалі бібліятэку за першыя трэх месцы. І немалая заслуга тут маастака афармлення.

I.МІСКО: Мы будзем прасіць прэзідэнцкі грант на выдашне альбома аб маастакім афармленні Нацыянальнай бібліятэкі. І хоць работы будуць працягвацца, ужо сёня трэба збіраць матэрыял. Напрыклад, засталося имат кардонаў, і варта было б пакланіцца, каб яны захаваліся. Праз пэўны час яны могуць стаць выдатнымі экспанатамі выставы гісторыі стварэння бібліятэкі.

У.БАСАЛЬГА: Якія б ні былі ацэнкі зроблены ў бібліятэцы, я ўніჭэны, што да аб'екта быў прызначнты ўесь лепшыя творчы патэнцыял высокага ўзроўню, і мы справіліся з гэтай задачай. Крытыкавацца можна, а вось узяцца за справу, зрабіць яе за такі кароткі тэрмін, да стойна прадстаўіць наша выяўлешчае маастацтва мы наўрад ці змаглі б., калі б у нашым калектыве не было сапраўды творчых людзей, якія разумелі важнасць гэтай працы.